



Марыя КОБЕЦ

## СЦІСКАЕ ПРЫГАЖОСЦЮ ГРУДЗІ...

\* \* \*

Імклівы дзень скаціўся пад страху,  
Хавае футра белае на ўзлессі,  
Кладзецца спаць  
Туманнае Палессе —  
Краіна лоз, балот і трыснягу.

Шамочуць штосьці грыўкі-быльнягі  
Працяжна-даўкай калыханкай-песняй.  
Кігіча зрэдчас кнігаўка...  
Палессе!  
Твае шчымяць без вільгаці лугі.

Твае маркоцяць шэрыя снягі  
І высмаглыя рэдкія міжлессі.  
Тваіх шкада мне журавін, Палессе,  
Твае баляць мне рэкі-берагі.

Крынічка... Ледзь цуркоча...  
Ад тугі

---

*Кобец Марыя Уладзіміраўна нарадзілася 19 кастрычніка 1974 года ў вёсцы Валішча Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. Скончыла Пінскае медыцынскае вучылішча (1994). Працавала загадчыкам Валішчанскага фельчарска-акушэрскага пункта (1998—2010), дырэктарам Валішчанскага сельскага Дома культуры (2010—2013). З 2013-га — рэдактар карэспандэнцкага пункта г. Пінска РУП РТЦ «Тэлерадыёкампанія «Брэст». Студэнтка VI курса Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.*

*Аўтар паэтычных зборнікаў «Кроплі» (2011), «Палыновая квецень» (2016), суаўтар шэрагу калектывных зборнікаў. Вершы перакладаліся на рускую, польскую, сербскую, туркменскую мовы.*

*Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Калесніка (2012).*

Сціскае грудзі прыгажосцю весняй.  
Цнатліва-архаічнае Палессе!  
Ледзь б'еца пульс твой між вякоў смугі.

\* \* \*

Чаго не вымавіць праз гук —  
Аб тым мае ўзгадаюць зрэнкі —  
Смарагд вясны,  
Квяцісты луг —  
У сціплым позірку маленькім.

Чаго не вымавіць праз гук —  
Аб тым раскажуць дрэвы-здані.  
Пяшчота ветру,  
Зорак рух  
Нашэпчуць споведзі-прызнанні.

Чаго не вымавіць праз гук —  
Аб тым распавяду вачыма.  
Хай цьмянасць будняў,  
Палкасць рук  
Адхланнем кіне ў далячыні.

Хай спапяліць!  
Каб сэрцаў стук  
Біў ва ўнісон,  
Трымцеў з пачынам!  
Не варта слоў, бракуе гук —  
Там, дзе стасуюцца вачыма.

### ДА ПАЭЗІІ...

Пагібель?..  
Надзея?..  
Збавенне?..  
Нязграбная ноша,  
Ці крыж?..  
Ратуеш, ці дорыш сцаленне?  
Знішчаеш, узняўшы увысь?

Вясны гаманкой захапленне!  
Бурлівы, няўрымслівы плёс!  
Любоў...  
да шаленства-ўтрапання!  
Нянавісць... да ўедлівых слёз!

Самоты, журбы паланенне!  
 Усмешка... з ударам пад дых!  
 І Веры Святой наталенне!  
 І споведзь,  
 І каянне ўслых!

Трохперсце...  
 Пацір...  
 Ачышчэнне...  
 Пачатак... і ўрэшце... канец.  
 Пагібель... і дзеля збавення  
 цаглянага жвіру свінец!..

### ПРАБАЧ МЯНЕ, НЕБА, ПРАБАЧ...

Я чую — Ты плачаш, не плач,  
 Далёкае блізкае Неба...  
 Спадаюць слязінкі...  
 Крумкач  
 Ірве набрынялую глебу.

Я чую Твой стогн  
 І ў журбе  
 Выпроставаю стомлена рукі.  
 Ты плачаш, ці чуеш —  
 к Табе  
 Вандроўнік ідзе блізарукі.

Выслізгвае крыж з далані,  
 Халоднай, амаль акалелай.  
 Сцяжына — наўсцяж аканіт<sup>1</sup>,  
 І цела — ледзь-ледзь ацалела.

І сэрца ледзь б'ецца, ды плач,  
 Твой плач ушчувае дакорна.  
 І шляхам грымотных няўдач  
 Іду нетаропка, пакорна.

У тварах счарнелых кабет  
 Шукаю зноў існасць і веру,  
 Нязнана шапчу свой абет —  
 Выдыхваю думкі даверу.

<sup>1</sup> **Akoniton** (з грэч.) — назва расліны, якая ўжываецца для атручвання ваўкоў і іншых драпежнікаў.

Прытрызніцца ветразь...  
і плач,  
Твой плач, Найвысокае Неба...  
Прабач мяне, Неба, прабач,  
За слабасць адсутнасці хлеба.

\* \* \*

Аддам свавольную душу  
Без роздуму на літасць Бога.  
Без дапамогі не рашу,  
Куды ісці, якой дарогай.

Яму, напэўна, шлях відзён,  
Ён бачыць ўсе грахі-пакуты.  
Упэўніць — ці хапае дзён  
На споведзі ў гадзіны смуты.  
На катаванне, на журбу,  
На весялоць і асалоду,  
На апантаную мальбу,  
Рахункі і з сумленнем згоды.

Наросхрыст, кволую...  
Грашу —  
Свавольную...  
Цераз знямогу  
Аддам збалелую душу,  
Аддам на літасць волі Бога.

